



# МІНСК У 1950 ГОДЗЕ

Жахлівы выгляд меў Мінск у 1944 годзе. Горад быў уцёў у руінах. Каробкі абгарольдзых і разбураных жылых і адміністрацыйных будынкаў папура сталі паміж груд пюсю і разбітай цагма.

Партыя і Урад Беларусі забівавалі творчы энтузіязм працоўных, заклікалі жыхароў Мінска аднавіць свой горад. Безумоўна, у першую чаргу неабходна было аднавіць прамысловасць, як аснову жыцця кожнага горада.

Аднаўленне Мінска ў пасляваенныя гады ішло ў адпаведнасці з Генеральным планам аднаўлення і развіцця сталіцы, які быў зацверджаны Цэнтральным Камітэтам КП(б) Беларусі і Саветам Міністраў БССР.

Буры рост прамысловасці ў сталіцы даў магчымасць п'яночымі тэмпамі аднавіць гарадскую гаспадарку. Усе каробкі, якія можна было аднавіць на тэхнічных і планіровачных умовах, ужо адноўлены. Прычым, аднаўленне іх праводзілася, як правіла, са значным палепшаннем архітэктуры.

Реканструкцыя галоўнай магістралі — Совецкай вуліцы, карэнным чынам змяніла аблічча горада. Шырокі заасфальтаваны і азеленыя праспект, які ўжо пралягаў ад вуліцы Сьвярдлова амаль да вуліцы Пролетарскай, вызначыў выразны план цэнтру горада.

Вялікі заслугі ў справе распрацоўкі Генеральнага плана і праекта забудовы цэнтру горада належаць П. К. Панамаренку, які ўвёў час кіраваньня работай архітэктараў і інжынераў на складанню праекта-архітэктура-планіровачнага вырашэння плана горада і яго цэнтру.

У 1950 годзе прадстаіць выканаць вялікі аб'ём работ па далейшаму добраўпарадкаванню Совецкай і прылягаючых да яе вуліц. У новым годзе будуць закончаны работы першай чаргі: зроблены тратуары, разбіты газоны і кветнікі, пастаўлены металічныя агароджы на Комсамольскім і Ленінскім бульварх, заасфальтавана плошча насупраць універмага і прасэды па Ленінскаму бульвару.

Будуўніцтва дарожнай часткі Совецкай вуліцы другой чаргі распачнецца ад Цэнтральнай плошчы і пойдзе ў кірунку да Камароўкі. На гэтым праежку Совецкай вуліцы прадстаіць велікі многа земляных, будоўных і асфальтавых работ, а таксама работ па ўкладцы падземных камунікацый.

У новым годзе Крутая плошча, на якой закладзены помнік партызанам і воінам Совецкай Арміі, якія загінулі ў баіх за вызваленне Беларусі, атрымае сваю закончаную форму ў натуре. Адначасова з будуўніцтвам дарожнага

палатна, укладкй падземных камунікацый, азеланнем і асветленнем Совецкай вуліцы, вялася інтэнсіўная яе забудова. Цяпер поўнасьцю закончаны два будынікі і знаходзіцца ў працэсе будуўніцтва чатыры п'яціпавярховыя жылныя дамы і будынак універмага. У 1950 годзе ўсе яны будуць закончаны. Апрача таго, пачнецца будуўніцтва жыллага жылга 100-кватэрнага дома з кінатэатрам на 800 месцаў паміж вуліцамі Урыцкага і Валадарскага. Другі-ж такога аб'ёму дом будзе пабудаваны паміж вуліцамі Леніна і Зігальска. На першым паверсе гэтага дома запраектаваны д'яцны кінатэатр. Паміж вуліцамі Сьвярдлова і Валадарскага, дзе цяпер стаіць поўразбураная каробка былого фізія-тэрапеўтычнага інстытута, пачнецца будуўніцтва чатырохпавярховага будынка паштамта. На рагу вуліцы Леніна, насупраць будынка універмага, уздымецца будынак Дзяржаўнага. Плошча паміж будынкамі Дзяржаўна і Комунбанка таксама будзе забудавана ў адным архітэктурным ансамблі з будынкам Дзяржаўна і новым адміністрацыйным домам.

На Цэнтральнай плошчы, насупраць Дома партызетаў, дзе яшчэ ў гэтым годзе на высокім узгорку стаялі жылныя дамы, распачае будуўніцтва Палаца профсаюзаў. У новым годзе будуўніцтва гэтага будынка пойдзе поўным ходам і да канца будуўніцтва сезона будзе закончана.

Будуўніцтва жылых дамоў, адміністрацыйных і грамадскіх будынкаў на Совецкай вуліцы вянецца з прымяненнем поўнай палітры архітэктурных сродкаў: казон, пінастраў, эркераў, карнізаў, налічнікаў, балконаў і інш. Палепшана аздабленне фасадаў д'якуючы каляровай атэлюцы. Ужыванне паліровачнага каменя, каляровай перамікі і інш. дазваляе шматбакова вырашаць архітэктуру асобных будынкаў, захоўваючы адным архітэктурны ансамбль усёй магістралі. Планаваецца ў першых паверхах усіх жылых дамоў магазіны з вялікімі двостранымі вітрынамі, асветленымі яркім святлом электрычных ламп, надасць вуліцы явясям і радасны выгляд у вячэрні час.

Вялікая градабудуўнічая задача вырашаецца на Прывазальнай плошчы. Яна з'яўляецца вестыбюлем горада, вось чаму на архітэктурна-мастацкае афармленне апертура надзвычай вялікая ўвага. Цяпер тут будуюцца п'яць шматпавярховых дамоў. Азін з іх, які выходзіць галоўнай плошчаю да плошчы, мае на рагу вуліцы 11-чорвня аднапавярховую вежу. Такі-ж дом з вежай будзе пабудаваны з другога боку вуліцы.

Апрача таго, у кварталах, якія прымакаюць да плошчы, у новым годзе будуць пабудаваны яшчэ сем шматпавярховых дамоў. Пры заважанні дамоў, а таксама добраўпарадкавання самой плошчы створыцца новае аблічча ўсяго прывазальнага раёна. Архітэктура дамоў вырашаецца тут у простых і лаканічных формах з вельмі выразнымі сілуэтамі і пластыкай шаскасцяў фасадаў.

Акрамя асноўных вузлоў горада, пасля реконструкцыі, у будучым годзе будуўніцтва будзе весіцца па ўсім цэнтральнаму раёну горада. На вуліцы Кірава распачае і будзе прадаўжацца будуўніцтва новага чатырохпавярховага будынка Міністэрства замежных спраў БССР. На рагу вуліцы Комсамольскай будзе пабудаваны будынак Беларускай Дзяржаўнай кансерваторыі з гаўзельнай залай на 500 месцаў, на рагу вуліцы Леніна — дамы Беларускага і Заходняга арганізацыйна-навуковага Дома пісьменнікаў, на рагу вуліцы Валадарскага, на вуліцы Карла Маркса, — жылны дом Горсета, побач з Горсэтам, на рагу Комсамольскай — адміністрацыйны будынак Беларускага, на супрацьлеглым рагу вуліцы — п'яціпавярховы жылы дом. Каробка Філага Беларускага будзе адноўлена для Беларускага. Правадзіцца і будзе закончана реконструкцыя драматычнага тэатра імя Янкі Купалы. Будуўніцтва Рускага драматычнага тэатра на вуліцы Валадарскага будзе закончана. Распачаты работы па реконструкцыі будынка на плошчы Свабоды пад клуб работнікаў прамапрамысловых і кінатэатр «Перамога» ўвоўдзе ў лік д'якуючы культурна-асветных устаноў горада.

Будуць добраўпарадкаваны і іншыя раёны горада. Намежана ажыццявіць брукаванне прасэды часткі і тратуараў вуліц Галантарэйнай, Пешамайскай, Гарбарнай, Даўгабродскай, Даўмана, Краноткіна, М. Горькага і Чарвнскага тракта. Усё гэта будзе забрукавана і прывядзена ў парадак 65 вуліц горада.

Вялікія работы будуць праведзены па далейшаму азеленню сталіцы. Намечана разбіць сквер каля тэатра оперы і балета, а таксама на былым пустыры насупраць завода імя Кірава. У парках сталіцы будуць высаджаны тысячы новых дрэў і кустоў.

У сувязі з гэтым велізарныя і адказныя задачы ўсклаюцца на архітэктараў, інжынераў, тэхнікаў, будуўнікаў Беларусі. Горад Мінск павінен быць і будзе адным з прыгажэйшых гарадоў Саюза.

**Л. МАЦКЕВІЧ,**  
галоўны архітэктар горада Мінска.

# Літаратурныя вечары, прысвечаныя 70-годдзю І. В. СТАЛІНА

Праўдзены Саюз савецкіх пісьменнікаў БССР у дні святкавання зямлянавай і ларатой для савецкага народа даты — сямідзясяцігоддзя вялікага Сталіна — накіраваў у вобласці і раёны розблудзілі групы пісьменнікаў для правядзення сустрэч з рабочымі і калгаснікамі.

У Магілёўскую вобласць выязджалі пісьменнікі П. Глебка, П. Кавалёў, П. Пачына, А. Зарыцкі, К. Кірчанка. Імі былі наладжаны вечары на заводзе імя Сталіна, у тэхнікумах — культурна-асветным, дашкольным і ў педагогічным вучылішчы; у Шклове яны выступілі на агульнагарадскім вечары перад партыйным і савецкім актывам раёна, а таксама перад рабочымі папяровай фабрыкі.

З дакладам на тэму «Вобраз І. В. Сталіна ў беларускай савецкай паэзіі» на вечарах выступіў П. Кавалёў.

У Палескую вобласць выязджалі пісьменнікі М. Лусцяноў, М. Гамолька, П. Тарас. Яны выступілі ў г. Мазыры перад студэнтамі настаўніцкага інстытута, у школе ФЭИ № 19, перад партыйным і савецкім актывам на агульнагарадскім вечары, у Калінінвічах сустрэліся з рабочымі паравознага і вагоннага дэпа.

**МАГІЛЕЎ.** 26 снежня. (БЕЛТА). Незвычайным прапоўным і наліччым уздымам адзначылі працоўныя Магілёўшчыны 70-годдзе таварыша І. В. Сталіна.

Сотні калектываў мастацкай самадзейнасці фабрычна-заводскіх і калгасных клубаў паказалі ў гэты дні сваё мастацтва. Гурток мастацкай самадзейнасці клуба

Некалькі вечароў правалі пісьменнікі А. Бачыла, У. Шахавец, І. Грамовіч у г. Барысаве. Яны выступілі перад рабочымі завазальнай фабрыкі імя Кірава, на фабрыцы шпінна імя Молатава, а таксама перад вучнямі старэйшых класаў. Пісьменнікі А. Вялюгіна, А. Якімовіч, М. Машара, У. Агеевіч выязджалі ў Гомель і Бабруйск, а М. Ларчанка і А. Астрэйка — у Гродна. З дакладам «Вобраз І. В. Сталіна ў беларускай літаратуры» на вечарах ва ўстаноўках і на прадпрыемствах г. Брэста і г. Пружаны выступіў С. Майхровіч.

У мінскай бібліятэцы імя Леніна з творамі, прысвечанымі вялікаму правадару савецкага народа, выступілі пісьменнікі І. Мележ, І. Шамякін, М. Калачынскі, І. Грамовіч, М. Аўрамыч, А. Русецкі, В. Лютана і З. Кавалёў. Даклад «Вобраз І. В. Сталіна ў беларускай паэзіі» прачытаў І. Кудраўцаў.

Такой-ж вечар адбыўся ў бібліятэцы імя А. С. Пушкіна, на якім выступілі пісьменнікі У. Барыш, П. Пестраў, У. Краўчанка, І. Грамовіч, І. Шамякін, А. Русак і інш. Цікавыя сустрэчы пісьменнікаў былі праведзены з рабочымі райдэпола, а таксама на іншых прадпрыемствах і ўстаноўках сталіцы.

Крычэўскага эментнага завода паказаў Літаратурны мантаж, прысвечаны І. В. Сталіну. Студэнты Магілёўскага музычнага вучылішча выканалі песню на тэст Э. Валасевіча «Таварышу Сталіну». З аб'юльенымі праграмамі выступілі гурткі мастацкай самадзейнасці завазальнага, трубалінейнага заводаў, фабрыкі шэўчу і іншых прадпрыемстваў горада.

## Вынікі ўсесаюзнага агляду профсаюзных культасветустаноў

Беларускі Рэспубліканскі Совет профсаюзаў падвёў вынікі ўдзелу ў ўсесаюзным аглядзе профсаюзных культурна-асветных устаноў рэспублікі. У аглядзе ўдзельнічала 60 профсаюзных клубаў, 58 бібліятэк, 48 кіноўстановак і 767 чырвоных куткоў.

За час агляду значна палепшылася работа профсаюзных культасветустаноў. У большасці клубоў, чырвоных куткоў і бібліятэк Беларусі рэгулярна чытаюцца лекцыі і даклады на палітычныя і прыродазнаўча-навуковыя тэмы, праводзіцца гурткі, п'яніна прапоўны гурткі мастацкай самадзейнасці. За час агляду павялічылася колькасць каляктываў і ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці. Вышэй фонд профсаюжных бібліятэк павялічыўся больш, чым на 109 тысяч экзэмпляраў. Калектывы ра-

ботнікаў бібліятэкі Гомельскага чыгуначнага вузла прабаві за час агляду 549 годасных чытаній мастацкай літаратуры ў цэхах, інтэрнатах і чырвоных кутках.

Новыя добра абсталяваныя клубы акцрыты налічулі на Ізясненскім райкамбінатах Маладзечанскай вобласці, на Бабруйскім і Барысавіцкім лесакамбінатах, у саўгасе «10 год БССР», Бабруйскай вобласці, пры Суражскай МТС, Віцебскай вобласці, і інш. Будыны бібліятэкі акцрыты на адзінаццаці трупрапрадпрыемствах рэспублікі.

Ленінскіх вынікаў у аглядзе дасягнулі клубы Гомельскага чыгуначнага вузла, мінскага «Аўтапрамбуда», Бабруйскага лесакамбіната, чырвоны куток Мінскай фабрыкі імя Крускай, бібліятэка клуба работнікаў сувязі ў Брэсце і іншыя. (БЕЛТА).

## НАУКОВЫЯ ЭКСПЕДЫЦЫІ СТУДЭНТАЎ


Кафедры мовы і літаратуры Гродзенскага педагогічнага інстытута надыюць вялікую ўвагу практычнай навуковай рабоце студэнтаў. За апошнія гады было арганізавана некалькі дыялекталагічных экспедыцый на запіс народных гаворак Гродзеншчыны. У часе экспедыцый былі сабраны вялікі матэрыял, які ўваўле значную навуковую каштоўнасць.

У кастрычніку гэтага года была праведзена фальклорная экспедыцыя. Многія студэнты І і II курсаў набывалі ў Мастоўскім, Сідзельскім, Гродзенскім, Шчучынскім, Ваўкавыскім і Жалудоніцкім раёнах Гродзенскай вобласці. Запісана 400 часту-

шак, 10 казак, 25 песень, многа прыказак і іншых фальклорных твораў. Тэматыка іх вельмі разнастайная. Сярод запісаў — творы аб Леніне і Сталіне, аб уяўленні беларускага народа ў азінай Беларускай Савецкай дзяржаве, аб Вялікай Айчыннай вайне, аб пасляваенным аднаўленні народнай гаспадаркі і г. д.

Вялікую цікавасць уяўляюць народныя песні «Мая доля», «Яе людзі кажуць», «Як шумелі лясы», а таксама партызанскія частушкі.

У часе зімовых канікул будзе арганізавана новая фальклорная экспедыцыя студэнтаў педінстытута. **А. КІРКЕВІЧ.**



Праект будынка педагогічнага інстытута імя Горькага і інстытута замежных моў (праца архітэктара Г. Заборскага).

# ЖЫВАЯ, ЯСНАЯ ЯВА

За багатымі святочнымі сталамі, залітымі яркім святлом, скрозь на нашай вялікай савецкай зямлі людзі ўзнімаюцца на міг з паднятай ўгару чаркай, чакаючы ўрачыстага бою курантаў на Крэмаўскай вежы.

Гэта — своеасаблівая, хваляючая, поўная глыбокага сэнсу хвіліна. У гэты момант кожны чалавек у думках міжвольна звяртаецца да самага дарагога ў свеце — да сваёй Радзімы, да роднага і мудрага правадара таварыша Сталіна. Раптам, нібы асветлены нейкім незвычайным святлом, у вялікай яснасці паўстае мінулае 1949 год — частка той слаўнай дарогі, па якой, дабіваючыся ўсё новых і новых поспехаў ва ўсіх галінах жыцця, ідзе наша краіна ў сваю запавяную будучыню. І ў такой-жа яснасці раскрываюцца рэйтанам перад намі рысы камуністычнай будучыні, і мы ў адзіліненні і радасці бачым, што з кожным прыжытым годам, з кожным днём камунізм усё б'юль ухваляюцца ў наша жыццё, становіцца жывою явай.

Азірнецца вакол, сябры. Незаціхонх гаспадарчых і культурных перамог дабілася ў мінулым годзе наша рэспубліка. Пабудаваны і пущаны ў ход сотні новых электрастанцый у гарадах і сёлах, пабудаваны дзесяткі вялікіх і малых прадпрыемстваў. Для прыкладу можна назваць такія з іх, які домабудуўнічыя камбінаты ў Віцебску і Рэчыцы, Магілёўская і Ганцавіцкая м'яблельныя фабрыкі. Многія заводы і фабрыкі і нават цэлыя галіны прамысловасці да новага года датармінова закончылі выкананне д'яцельнага п'яцігадовага плана. Сярод іх — інструментальны завод імя Чкалава, рэдымазавод імя Молатава, фабрыка імя Тэльмана ў Мінску, Барысавіцкі лесазавод і іншыя.

Значна апырэдзіла ў мінулым годзе сваё раейніцтва некалькі дасягненні і сельская гаспадарка рэспублікі. Дастаткова сказаць, што пасевыныя плошчы калгасаў дасягнулі сёлета 96,5 процанта даваенных памераў, а валасы аброта збожжа і ўраджайнасць на многа перавысілі даваенную. Небывалымі тэмпамі аднаўляецца жылвагадоўля саўгасаў і калгасаў рэспублікі. Толькі за азін год было арганізавана 25 тысяч жылвагадоўчых ферм, значна павялічылася паталоўе жылвын. Калгасы і саўгасы рэспублікі вырастаюць ў мінулым годзе багаты ўраджай і датармінова, да 15 верасня, разлічылася з дзяржавай па хлебапастаўках.

Дружна становяцца на новым сацыялістычным шлях жыцця сельскія заходніх абласцей рэспублікі. Там арганізавана звыш 3600 калгасаў.

У вёсках і раённых цэнтрах акцрыты тысячы новых клубоў, калгасных бібліятэк, сотні кінатэатраў. Асветлены электрычнасцю тысячы сёл. За чатыры апошнія месяцы толькі ў адной Мінскай вобласці арганізавана 2175 бібліятэк.

А якімі хуткімі тэмпамі адбуўвалася ў 1949 годзе наша сталіца — Мінск! Больш новых многапавярховых дамоў вырастае на вуліцах горада, колькі адноўлена будынкаў, разбураных вайной. На нашых вачах вырастае найпрыгажэйшы праспект сталіцы. Як у казцы, апрача таго стаяць і зялёны ўбор. За азін толькі год на плошчах, вуліцах і ў парках сталіцы пасаджана 23 тысячы малых дрэў, 86 тысяч кустоў і звыш 300 дарослых аін.

І ўсё-ж, бадай, яшчэ большую радасць выклікае другое — тое, чаго невягва вымяраць лічбаў, што не ўкладваецца ні ў якія падлікі, — рост савецкага чалавека, высокі ўзлет яго свядомасці, усе тыя з'явы, якія яскрава паказваюць, што сотні і тысячы савецкіх людзей, выхаваныя сацыялістычным укладам жыцця, пераступілі парог у заўтрашні дзень.

Аляксандра Шаптыка, звышпавы калгаса «Чырвоная змена», Любанскага раёна, — хто яна была да рэвалюцыі? Звычайная палеская селянка, якая не ведала іншай долі, як ад п'яніна да п'яніна працаваць на сваёй вузлавой палосцы. І вась сёння мы ведаем яе як наватара, як знатую на ўсё рэспубліку звышпавы, Героя Сацыялістычнай Працы. Творча асануюваючы сваю працу, прымяняючы на практыцы ўказаны перадавыя аграмінічнай навуцы, у прыватнасці метады, прапанаваныя акадэмікам Лысенкам, Аляксандра Шаптыка сабраў на 80 гектараў кооп-саўгаса на плошчы 6 гектараў. Гэта ўраджай, якая не бачылі раней нават на участках даследчых інстытутаў. Дасягненнем Шаптыкі зацываецца не толькі тысячы звышпавы па кооп-саўгасу, але і вучоныя. І тады Аляксандра Шаптыка, простае савецкае жанчына, якая да рэвалюцыі была неіспіменнай, у вольным ад працы часе напісала брашуру аб сваім вопыце. Яна прачытала дзесяткі лекцый аб тым, як треба вырошчваць кооп-саўгас, расказала пра свае поспехі акадэміку Т. Д. Лысенку. Тав. Шаптыка — правядзены член Таварыства па распаўсюджванню наліччых і навуковых ведаў.

Ці-ж гэта не б'юль яркі прыклад таго, як паступова ў нашай краіне спіраюцца межы паміж раэуонавай і фізічнай працай, якія розніца паміж горадам і вёскай, як праца фізічная азіваецца з працай інтэлігентна?

Сёлета мне д'яклося пазнаёміцца з токарэм-скарасніком вагонпаромнага завода імя Мяснікова, камуністам Міхаілам Клячком. Малыя рабочы з пачатку

п'яцігодкі выканаў 12 гадавых норм і працуе цяпер у лік 1957 года. У адказ на пытанне, як ён дасягнуў гэтых поспехаў, Міхаіл Федарав дастаў з кішэні аловак, узяў ліст паперы і, накрэўваючы складанейшыя чарчэжы, прывазачы розныя падлікі, пачаў расказаць. Пры гэтым ён накіраў такіх выдатных вядоў ў агары, у складаных матэматычных разліках, што можна было падлічыць яго гучэй не за радавога токара, а за высакокаўзаванага спецыяліста.

А ўзвеш ішоўдзённую, звычайную хроніку нашых дзён, — колькі надзвычай цікавага і паказальнага адбываецца вакол! Вос прыкладна.

Ляснічы Ашмянскага лесгаса, дамабілаваны воін І. Івановіч вынайшаў і зрабіў новую канструкцыю саякі для закладкі лясных гадавалінаў. Першыя ўзоры гэтай саякі выдатна апраўдалі сабе на практыцы.

Звышпавы саўгаса «Ведрыч», Васілевіцкага раёна, Марыя Рабінюк сабрала са сваім звыном на 41 цэнтнору жыта з гектара.

Звышпавы калгаса «13-ы Кастрычнік», Тураўскага раёна, Вольга Дзялец вырастае на 120 пудоў азійнай шпінцы на гектары. Шоферы Гомельскага аддзялення «Саюзтранс» тт. Плоткін і Шпыцель наездзілі на 125 тысяч кіламетраў на сваіх машынах без капітальнага рамонта.

Наватары Мінскай фабрыкі імя Крускай у выніку сваіх рацыяналізацыйных прапаўоў далі дзяржаве 1,5 мільёна звышпавыных прыбыткаў. Сельскі механік таварыш Кіноперасоўкі Гарадоўскага раёна, Віцебскай вобласці, тав. Куралоў на 350 процанта перавыканаў план па колькасці кінаасансаў і заваяваў прышынства ў рэспубліцы.

І пелавых станцый у калгасах Барысавскага і Лагойскага раёнаў. На Магілёўшчыне лампацына Ільіча загараўся ў тысячках калгасных дамоў, пабудавана каля 10 электрастанцый. Сотні сёл электрыфікаваны на Палесці, у Гомельскай, Бабруйскай, Віцебскай абласцях.

Мінулае восенню сакратар Мінскага райкома партыі расказаў мне, як калгаснікі аднаго сёла будавалі электрастанцыю. На дасяжні пося, паліваў ад шпаты, знайшлі закінуты ў час вайны паравы кацёл. Дзесяцігодзі запражамі валюў прывазкілі яго ў калгас. Напрасалі, каб прыслалі з вобласці інжынера, і ён склаў чарчэжы патрэбнай арматуры. Але воль буда: Магілёўскі завод адмовіў калгаснаму хадаку ў вырабе пазанпаднавай арматуры. Звадалася-б, сарвалася справа. Але не такіх п'япер кагаснікі, каб адступіць ад сваіх намероў. Напіравалі прадстаўнікі ў Маскву, да міністра машынабудуўніцтва, каб той дазволіў ім выказаць іх казак на заводзе. І халок дабіўся перамогі. А цяпер гэтае сіла ўсё ў агнях электрычнасці.

Вось якія людзі сённяшняга Палесся! Гэтым летам у вёсцы да мяне адноўчы запыла група хлапцоў і д'яццоў — вышукнікоў сельскай сімфіоні. Азін з хлапцоў, відаць, найбольш бойкі, запітаў:

— Вось вы — пісьменнікі, мы прышлі да вас параіцца, куды нам далей паступаць вучыцца, кім лепш за ўсё быць?

— А кім-б'юль кожны з вас хацеў быць? — задалі я стурчанае пытанне. І тады юнакі наперабой пачалі выказваць свае пажаданні і мары. Треба было толькі паслухаць смелыя жыццёвыя планы гэтай моладзі, каб ачудзіць і ўзрадуецца, што далі годлы савецкай улады нашай сённяшняй вёсцы. Мае гэці хлапцы быць навукаўнікамі, інжынерамі, урачыма і та, які першым пачаў раэуонаў, аб'яўраў стаць

Галоўны рэдактар **М. ГОРЦАЎ,**  
Рэдакцыя: М. БЕЛСЦІНАЎ,  
М. КАЦАР, П. ПАДВАБРАЎ,  
Я. РАМАНОВІЧ, К. САННІЧАЎ.

# У САЮЗЕ СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕНІКАЎ СССР

Праўдзым Саюз савецкіх пісьменнікаў СССР сёлета 25 студзеня 1950 года ў Маскве чарговы XIII Пленум Праўдзена Саюза савецкіх пісьменнікаў.

У параўку для Пленума: 1) аб задачах літаратурнай крытыкі (дакладчык А. А. Фадзееў); 2) аб дзіцячай літаратуры (дакладчык К. М. Сіманавіч) і аб украінскай дзіцячай літаратуры (садакладчык А. Ф. Карнейчык); 3) аб становішчы замежнай літаратуры (дакладчык Ш. Р. Рапін) і аб украінскай літаратуры (дакладчык П. С. Ціханавіч); 4) арганізацыйныя пытанні.

# У САЮЗЕ СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕНІКАЎ БССР

Па чарговым паседжанні Праўдзена Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР было абмеркавана пытанне аб аднаакоўных п'есах.

З дакладам выступіў М. Клімковіч. Ён ўказаў, што за апошні год рад аднаакоўных п'есаў напісаў У. Краўчанка, А. Макалюк, У. Нафёд і інш.

— Аднак, у галіне драматургіі малых форм, — зазначае далей дакладчык, — праце п'язначна колькасць пісьменнікаў, і т.м. для заводскіх і сельскіх клубоў амаль зусім няма беларускіх п'есаў. Гурткі мастацкай самадзейнасці вышуканы ставіць у большасці выпадках п'яздала скарочаныя многаактковыя п'есы або недаскараныя аднаактковыя, напісаныя многа год таку назад.

Дрога абстаіць справа з выданнем аднаакоўных п'есаў. Беларускадзявецтва і Рэспубліканскі Дом народнай творчасці толькі рэдка выдаюць іх. У далейшым неабходна выдаваць аднаакоўныя п'есы масавымі апрамом і асобнымі кніжкамі.

У сп'ячках выступілі тт. П. Броўка, К. Крапіна, У. Краўчанка і намеснік начальніка Кіраўніцтва па справах мастацтва пры Савеце Міністраў БССР тав. Іфрэмаў.

На паседжанні Праўдзена прыняты ў члены Саюза савецкіх пісьменнікаў драматург А. Мжакаў і празаік Г. Шчарбатаў.